

НАПРАДВЕСНІ

НА ПАЛЕСКІХ РАЗЛОГАХ

Недзе воддаль ад Ганцавіч, над Ельняй, пра-
яснілася неба, і з-за шызых воблакаў паказалася
сонца. Па-вясноваму іскрыстае, яно спакваля са-
дзілася на стромкія вяршаліны сосен, рассыпаю-
чы навакол зыркае — да болю ў вачах — свято.
На прывакзальных бярозах, не зважаючи на
шматгалоссе пероннага тлуму, упершыню заспя-
валі на поўны голас шпакі — сакавіта, узахлёб.
Адно калі цягнік гулка заляскацеў буферамі,
птахі спалохана ўзвіліся над чыгуначнай стан-
цыяй і паляцелі над рэйкавымі пущамі — далей,
далей ад сцішнага гулу і грукату. А ўслед за імі,
прытупваючы на стыках рэек, у неймаверным
танцы замігацелі дзесяткі вагонных колаў.

Дарога падкупляе, чаруе сваёй невядомасцю:
а што там наперадзе — за лесам, паўстанкам, у
горадзе? У дарозе мажліва ўсялякае — і радасць
сустрэч, і гаркота нечаканых расчараўанняў, ка-
лі не сказаць большага; немажліва ў дарозе
толькі адзінае — не думаць.

А як хораша думаецца каля вагоннага акна!
Нават тады, калі ты праезджаеш па гэтай дарозе
ў дзесяты ці соты раз. Тая ж самая буслянка на
страсе пры кожнай новай сустрэчы здаецца ад-
крыццём, заўсёды новым, непаўторным, чарую-
чым.

Вось праз колькі часу цягнік вырвецца з зя-
лёных абдымкаў вячыстага бору і спыніцца на
станцыі Люсіна. Паспрабуй тут не думаць, на гэ-
тай святой для кожнага беларуса зямлі — тут
жыў і тварыў Колас. Наш Якуб Колас. Хадзіў
вось гэтымі сцежкамі, што і цяпер з чыгуначна-
га насыпу разбягаюцца ў розных кірунках — у
поле, на Яшукову гару, да Целяшова дуба. Зу-
сім нядаўна мне пашчасціла бачыць, як Алег
Лойка, Сцяпан Александровіч і Юрась Свірка
здымалі шапкі на гэтых сцежках.

Наш народны пясняр бязмежна любіў гэты край, яго самабытных людзей. Хіба ж забудзеца калі-небудзь ціхі сялянскі голас гэтага на дзіва простага і сардэчнага чалавека, перад якім мне, учарашняму вайскоўцу хацелася стаяць навыцяжку:

— Дык ты, кажаш, з Ганцавіч... Садзіся, братка, бліжэй садзіся... Ну, а як там Люсіна?.. Міхал Занька яшчэ жыве?..

Жывуць яшчэ яго былыя вучні, вучні ягоных вучняў. І ён жыве, наш Народны настаёнік. І будзе жыць! Тут яму ўзведзены самы надзейны і трывалы помнік на зямлі, імя якому — Памяць Народная.

Адразу ж за Люсінам, паабапал чыгункі, зноў пачынаюцца лясы. І балоты. Неабсяжныя, месцамі топкія, але найбольш звычайнія палескія балоты: у разводдзе, як цяпер, вады ў іх цераз край, а ў летнюю спёку самі піць просьяць. Карысці ад іх, што ад дзіркі ў мосце. Гэта больш за іншых ведаюць тутэйшыя жыхары. Таму ўпаўне зразумелая цікавасць пасажыраў, калі яны, згледзеўшы на балоце экскаватар ці кустарэз, адразу ж «прыліпаюць» да вокнаў вагонаў. Дзівяцца, жартуюць. І радуюцца, канешне. Балазе, ёсьць чаму: меліяратары гаспадараць скрэз — пад Малькавічамі, Лунінцом, Паражонскам, Пінскам. І балоты адступаюць. Нехаця, але адступаюць пад напорам розуму і рук чалавека.

За вокнамі праплываюць стрэлы магістральных каналau, на паўстанках штабялі дрэнажных трубак, магутная тэхніка, па вонкаваму выгляду якой не адразу здагадаешся, што гэта — трактар ці яшчэ якая машына. І ўсюды — людзі, людзі. У камбінезонах і ватоўках, вайсковых бушлатах без пагонаў і звычайнім сялянскім адзенні яны ўвіхаюцца каля сталёвых асілкаў, здзіўляючы няўмольна-настырную дзятву волатаўскім спрытам машын. Падумалася: «Як перад генеральным наступленнем».

Цяпер гэтае наступленне пачынаецца. Больш за трыста шэсцьдзесят тысяч гектараў наўкольных балот скарацца чалавеку ў бліжэйшыя пяцьсем гадоў. Трыста шэсцьдзесят тысяч гектараў! Няцяжка зразумець думы і пачуці вяскоўцаў з Вулькі, Плакскіні, Раздзялавіч, Азарыч, Свяціцы, продкі якіх спрадвеку гібелі ў пастцы малазямялля.

Сарамяжлівае дзяўчо, што сядзела наўпроці мяне, калі праехалі Бастынь, летуценна сказала:

— Ажно пасвятлела на палескіх разлогах, як выкарчавалі хмыз. Неяк сонца болей стала, зямля памаладзела...

Адразу нават не паверылася, што гэта кволае дзяўчо — таксама меліяратар. Менавіта пасля гаворкі з Данутай Якубоўскай (так яна назвала сябе) у майм блакноце з'явіўся першы запіс: «Калі і бракуе чагосьці ў нашых газетах, дык гэта слова пра нас, меліяратараў. Згаварыліся вы, ці што? Усе чыста прыкусілі язык: і раёнкі, і абласнаяя, ды і сталічныя газеты».

Заўтра ў Пінску пачненца семінар рэдактараў раённых і аўяднаных газет Брэстчыны, трэба будзе сказаць пра гэта. «Так-так, так-так», — падтакваюць колы вагонаў, і цягнік Баранавічы — Янаў Палескі, набіраючы скорасць, зноў нясецца сярод лясоў і балот. У дрогкім сутонні вада цяпер здаецца свінцова-шэрый і дзікай. А над ёю чародкі качак: прыляцелі ці то на жыр, ці то нанач. У каго з аматараў палявання не зойдзеца сэрца ў грудзях, калі ён убачыць, як пужлівы качар доўга носіцца над самай вадой — усё ніяк не аблюбуете прыдатнае месца.

ПІНСКАЯ РОУНІЦА

Ёсць гарады, якімі нельга не любавацца, дзе ўсё табе да спадобы: ад вуліц і плошчаў да людзей і звычак, дзе ніколі не адчуваеш ні стомы, ні са-

моты — усё там і простае і адначасова строгае, незвычайнае і ў той жа час зусім звыклае.

Вось такі Пінск — наш старажытнейшы горад, буйнейшы ў цэнтральнай частцы Палесся. У любую пару года ён утульны, чысценькі і падцягнуты, як курсант. Усё ў ім велічна і прыгожа: і цэнтральная плошча з помнікам Уладзіміру Ільічу, і славутая набярэжная, і не менш вядомыя прысады з каштанаў, ліп і акацый, і тая ж самая гасцініца «Прыпяць», акуратненская і прывабная, як лялька.

За апошнія гады горад разросся ўшыркі, дужа папрыгажэў. З'явіліся новыя вуліцы — Заходняя, Лізы Чайкінай, Якуба Коласа, Лермантава, адкрыты шматлікія навучальныя ўстановы, мно-га пабудавана прамысловых прадпрыемстваў.

Гордасць пінчан — заўсёды спакойная і задуменная прыгажуня Піна. Прывезджага чалавека яна цягне да сябе, бы магніт. Міжволі будзеш сноўдаца наўсцяж яе шыкоўных — у самім горадзе — берагоў, каля невялічкай прыстані і будзеш зайдросціць тым першым пасажырам, што цяпер, у разводдзе, адправіліся паходам на Украіну ў Старыя Коні. Вось дзе налюбушся палескімі краявідамі!

Ёсць у Пінску і старажытныя мясціны, што адносяцца недзе да XII—XIII вякоў, ёсць і больш позняга гістарычнага перыяду, звязаныя з імем Веры Харужай, абаронцаў горада ў Вялікую Айчынную вайну. Адно з такіх месц — помнік на могіле Герояў Савецкага Саюза матроса Кулікава і маёра Калініна, якія загінулі пры вызваленні Пінска ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Помнік устаноўлены на высокім малаяунічым беразе Піны, там ніколі не вянуць жывыя кветкі.

І, мабыць, самае галоўнае — кідаецца ў очы незвычайная памяркоўнасць, прастата пінчан, іх гасціннасць і бязмежная ўлюблёнасць у свой горад. Кажуць, што ў Пінску дастаткова пераначаваць, каб закахацца ў яго па вушы.

Аб гэтым рассказваў мне аднойчы былы першы сакратар Пінскага райкома партыі, Герой Сацыялістычнай Працы Аляксей Мікалаевіч Кулажанка. Цікава было перакінуцца словам-другім з гэтым чалавекам. Усё ў ім: і слушнасць думак, і сама манера гаварыць з чалавекам схіляюць да шчырай размовы. З выгляду Аляксей Мікалаевіч вельмі падобны на Цішку Гартнага (таго, якога мы ведаем па здымках), і, слухаючы яго, проста немагчыма адкараскацца ад няёмкага пачуцця, што недзе мы ўжо бачыліся, пакуль згадаешся, дзе.

— Як будзеш мець час,— раіў тады Аляксей Мікалаевіч,— наведайся на КВТ — камбінат верхняга трыкатажу. Нам, сялянскім дзесям, проста-такі карысна пабыць на такім прадпрыемстве.

І вось пашанцевала — наш семінар пачынаецца з агляду камбіната, які вырас за гады апошніх пяцігодак на далёкай ускраіне горада.

...Горад пачынаецца з вакзала ці прыстані, а прадпрыемства — з прахадной. Па іх складваецца першае ўражанне. А яно, першае, самое моцнае, часам на ўсё жыццё ўразаецца ў памяць.

З КВТ засталася ў памяці не толькі прахадная — дарэчы, прасторная і светлая,— уразіла ўсё, што давялося там пабачыць і пачуць. Дырэктар прадпрыемства Ніна Давыдаўна Шырокава гаварыла нядоўга, бо спяшалася страчаць нейкую чарговую камісію. І не бяда, што ў яе расказе было зашмат лічбаў (о, наш час: без лічбаў — ані кроку!), кожнага зачаравала маштабнасць планаў прадпрыемства, вера ў заўтрашні дзень, упэўненасць у свае сілы. Зусім зразумела, што ў журналісцкіх блакнотах не маглі не з'явіцца запісы накшталт: «Штогод камбінат выпускае дванаццаць з палавінай мільёнаў вырабаў і каля трох тысяч тон аб'ёмнай пражы. Для адпраўкі прадукцыі штодзень патрабуеца 17 вагонаў, а пад-

язных пуцей пакуль што няма. Сярэдні ўзрост рабочых — 20 гадоў».

Узрост рабочых — будучыня прадпрыемства, яго, калі хочаце, галоўная ўдарная сіла. У гэтym лішні раз пераканаешся, калі пройдзеш па цэхах камбіната. Увішныя дзяўчата і хлопцы ўжо даволі спрактыкавана ўпраўляюцца са складанейшымі машынамі, і тут жа бачыш плён іх працы: з металічных латкоў сцякаюць рознакаляровыя і бясконцыя раўчукі мякенъкай роўніцы — сіня, жоўтыя, зялёныя, карычневыя; спачатку на цялежках, а пазней на стэлажах вырастуюць цэлыя торпы трыватажных вырабаў — соцень розных мадэляў, самых арыгінальных кампазіцый.

Роўніца! З гадамі забылася нават гэтае слова. Мама, бывала, столькі валаводзілася з ёй, што прадвеснем, калі ўжо трэба было ткаць кросны, не чула, як яна казала, ні рук, ні ног. Яна і мыла яе, і сушыла на пяколку, фарбавала, як ўмела, зноў сушыла. Я нават не бяруся сёння сказаць, колькі на ўсё гэта ішло часу. Мне здаецца — усё жыццё. Бо толькі на ваўначоску, дзе ўзімку заўсёды было завозна, мама бегала ажно за сем вёрст па некалькі тыдняў запар: трэба было спачатку ўручную круціць ваўначоску, і тады ты мог счасаць і сваіх колькі мяшочкаў воўны.

А тут цякуць і цякуць бясконцыя раўчукі роўніцы. Без дотыку рук чалавека. Як у казцы.

Хвала табе, наш казачны час! Цячы, пінская роўніца. Чуе сэрца: быць табе ўслаўленай не толькі ў нас, у Беларусі,— ва ўсім свеце.

ЛЯ ВЫТОКАЎ МАЛОЧНЫХ РЭК

Ад Пінска да калгаса «Аснежыцкі» — рукой падаць: усяго нейкіх кіламетраў шэсць ці сем. Мы не паспелі па-сапраўднаму ўсесціся ў аўтобус, як рэдактар пінскай аб'яднанай газеты «Па-

леская праўда» Дзмітрый Іванавіч Дудко гучна аб'явіў:

— Аснежыцы, хлопцы!..

Спыніліся каля белакаменнага будынка, упрыгожанага беларускім арнаментам. На мармуровай пліце золатам зіхаціць слова: «У ордэна Леніна калгасе «Аснежыцкі» пакінута навечна высокая ўзнагарода — Памятны сцяг ЦК КПСС, Прэзідымума Вярхоўнага Савета СССР, Савета Міністраў СССР і ВЦСПС як сімвал працоўнай доблесці калектыву».

Нас, удзельнікаў семінара, радушна сустрэў намеснік старшыні, галоўны аграном калгаса Васіль Майсеевіч Гарошка, чарнявы, шыракаплечы здаравяк з разумным позіркам дапытлівых вачэй. Старшыні калгаса, Героя Сацыялістычнай Працы Уладзіміра Антонавіча Ралько ў гэты час якраз не было. Па неадкладных справах ён знаходзіўся ў Маскве, і яго намесніку давялося даваць усе неабходныя тлумачэнні нашай журналісцкай браціi. Рабіў ён гэта з пачуццём уласнай годнасці, проста і даходліва. Мы ледзьве паспявалі занатоўваць у свае блакноты ашаламляльныя лічбы. Дзе вы яшчэ пачуеце ў нас, на Палесці, каб з гектара збіralі па 45—50 цэнтнераў зерна? Ды яшчэ на такой плошчы — 840 гектараў! Або такое: у разліку на сто гектараў сельгасугоддзяў тут многа гадоў запар атрымліваюць па 1100—1200 цэнтнераў малака. Сапраўды — малочныя рэкі! І ў той жа час на адпаведную плошчу рэалізоўвалася па 130—160 цэнтнераў мяса. Ад збыту прадукцыі калгас штогод атрымліваў звыш 2 мільёнаў рублёў прыбытку.

Хочацца падкрэсліць, што на наступныя гады тут вызначылі яшчэ больш высокія рубяжы: атрымліваць па 60 цэнтнераў збожжавых з гектара, а на адзінку зямельнай плошчы — на сто гектараў — штогод мець мяса — 210, малака — 1900 цэнтнераў.

Гасцінныя гаспадары далі нам паўнайшую

магчымасць як мага бліжэй пазнаёміца са сваім жыщём і вытворчай дзейнасцю. Дапрауды, усё тут не толькі вартае ўвагі, а патрабуе абавязковага вывучэння, па-гаспадарску руплівага, з алоўкам у руках. Тыя ж самыя павышаныя нормы высеву зернявых — да 250—300 кілаграмаў на гектар, — свой «аснежыцкі» метад апрацоўкі і ўгнійвання глебы, пры якім пад прапашныя на круг уносіца па 70—80 тон арганікі, шырокая механізацыя ўсіх без выключэння работ, трывалае будаўніцтва вытворчых і культурна-бытавых памяшканняў — усё гэта надзвычай важна, вельмі павучальна, усё гэта — наш вялікі здабытак. Яго трэба вывучаць. Проста неабходна вывучаць.

Мяне не пакідае пачуццё няёмкасці, што гаварыць аб гэтым прыходзіцца вобмельгам. І ў той жа час, будзем шчырымі, муляе недзе пад самым сэрцам адно не да канца зразуметае «Чamu?», якое тройчы паўтараў У. А. Ралько ў час нашай ранейшай сустрэчы. І будзе муляць, пакуль не выкажу.

— Не, ты скажы мне, чалавечка, — тэмпераментна наступаў Уладзімір Антонавіч, — чamu людзі, у асноўным моладзь, цураюцца калгаса? Чamu? У чым прычына? Дзе і што мы недараляем? Хто вінаваты?

Я ўхіліўся тады ад адказу, спаслаўшыся на свой журналісцкі прынцып: «Меней гавары — бойей пачуеш». (А ўвогуле і не ведаў, што адказаць.) Ралько тым часам працягваў:

— Была ў мяне даярка. Слаўная жанчына, працавітая. Ордэнам яе ўзнагародзілі. І зарабляла нялага: па сто пяцьдзесят і болей рублёў у месяц. Дык вось — звольнілася. Наадрэз: не хачу — і кропка. І куды ты думаеш пайшла рабіць? Гардэробічыцай у рэстаран. За шэсцьдзесят рублёў у месяц. Плашчык-балонню прыме, павесіць і кніжачку пачытвае. Або з такой жа, як сама, з пустога ў парожніе пералівае. Ну, чаго ты, пытаюся збегла? Што табе тут прыспічыла

ў горадзе? А яна ў адказ: Мне тут хораша — работа лёгкая і грошай хапае. Дык самі ж, кажу, будуем рэстаран, гасцініцу — там і рабіла б дома. Не, крычыць, дома не хачу! А чаму?.. Ты мне скажы, чаму ёй падабаецца лёгкая работа? Хіба мы з табой лёгкі хлеб ядзім? Я ж знаю журналісцкі хлеб: і паездкі на перакладных, і бяссонныя ночы. Чаму ж тады нашым дзецям падабаецца адно лёгкае?

Уладзімір Антонавіч з шумам устаў з крэсла, на якім сядзеў, выпрастаўся і, заклаўшы руکі за спіну, важка затупаў па кабінечце.

— Думаецца мне,— сказаў ён пасля кароткага роздуму,— зашмат агрэхаў нарабілі мы ў выхаванні сваіх нашчадкаў. Так, так, нарабілі. І я, і ты... Не пярэч, ты таксама. Ад каго, як не ад вас, журналістаў, пайшлі такія ўзорныя калгасныя сем'і: бацька і маці — у калгасе, а сын — інжынерам у сталіцы, другі геолагам дзе-небудзъ у Сібіры, трэці электравоз водзіць, дачка настаўніцай, другая дачка лабарантам на вялікім камбінаце. А хлеб расціць каго вы пакінулі? Бацьку ды маці. Кароў хто даіць будзе? Зноў бацька ды маці. Малачко піць усе любяць.

Пасля той нашай сустрэчы, ужо ў гасцініцы, я запісаў што-кольвечы ў свой блакнот. Ёсьць і такі запіс: «Пра таго, хто застаўся адданым зямлі, сэрцам урос у яе, трэба пісаць па-асабліваму, не толькі ўзнёсла і шчыра, але і мудра, запамінальна, каб, прачытаўшы допіс, чалавеку захадлеся калі не пакланіцца, дык хоць бы зняць шапку перад тваім героем».

Гэтыя слова Уладзіміра Антонавіча чамусьці прыгадаліся, калі мы прыехалі ў Галева — на адну з жывёлагадоўчых ферм «Аснежыцкага». Сакратар райкома партыі Рыгор Васільевіч Папінаў, які суправаджаў нас на Піншчыне, пазнаёміў з Любою Іванаўнай Канановіч — перадавой даяркай калгаса. Нашы рэдактары адразу ж рынуліся да яе, абступілі, зашасталі блакнотамі. (Вось

ужо сапраўды: за смелымі — не даб'ешся.) Да таго ж прыбліся яшчэ нейкія людзі да нас, так-сама наўкруг абступілі даярку, учынілі сапраўдны допыт. Ажно шкада стала жанчыну. Яна чырванела, як бруsnіца, прыгожая і па-вясковаму сціплая кабета. Гаварыла сцішна, усміхалася. Расказвала, што шаснаццаты год працуе на ферме, што ў яе групе дзесяць кароў і летась надаіла ад кожнай па 7314 кілаграмаў малака. Гаварыла, што ў яе, «няўрокам кажучы», клапатлівы муж і слайныя дзецы, што вельмі любіць сваю работу і не ўяўляе жыцця без яе.

Удзельнікі семінара — усе, як адзін, — дружна налягалі на свае «самапіскі», і менавіта ў гэты час падумалася: «Пішыце, хлопцы, пішыце. І не бойцеся памыліцца. Такія, як Любоў Іванаўна, не падвядуць, не збягуць з фермы. Паспрабуй такую не пусціць сюды! Яе звязы, дык яна прыпаўзе на ферму, да сваіх Лялек, Красунь, Вяснянак...»

Дзён праз колькі пасля семінара ў газетах быў надрукаваны Указ аб прысваенні Л. І. Канановіч высокага звання Героя Сацыялістычнай Працы. Было прыемна і радасна на душы за чужога, малазнаёмага чалавека.

Зрэшты, а хіба ж яна чужая?

ДЗЕНЬ ДОБРЫ, АЗАРЫЧЫ!

Беларуская Савецкая Энцыклапедыя скупа паведамляе, што вёска Азарычы — цэнтр калгаса імя Жданава. Знаходзіцца ў Валішчанскім сельсавеце Пінскага раёна, за 44 кіламетры ад райцэнтра і за 232 кіламетры ад Брэста; у ёй 227 двароў, маецца сярэдняя школа, клуб, бібліятэка, фельчарска-акушэрскі пункт, аддзяленне сувязі, магазін; устаноўлены помнік савецкім воінам і партызанам, якія загінулі ў Айчынную вайну.

Словам, Азарычы, на першы погляд, звычайная палеская вёска. І ў той жа час — не зусім звычайная. Тутэйшыя паселішчы — што праўда, то праўда — крыху падобны адно на другое. Але ж, заўважце, кожнае з іх мае і сваё непадабенства.

Іншы раз праезджаеш вясковай вуліцай, высокай, добра наезджанай, залітай шчодрым сонцам, і табе можа здацца раптам, што дамы жмурацца тут ад збытку святла. У Азарычах — наадварот. Мне падалося, што кожны дом на широкай азарыцкай вуліцы ўсміхаецца, менавіта ўсміхаецца сонцу, вясне і нам, прыезджым людзям. Столькі тут было светлай радасці ва ўсім: і ў звонкіх пяцісценках, і ў карунках аконных ліштваў, лесе тэлевізійных антэн над шыфернымі дахамі. І нават у тугіх паясах частаколу на агародах — вернай прыкмеце гаспадарлівасці азараўцаў.

Варта было прыўзняцца з сядзення ў аўтобусе, азірнуцца направа-налева, як усё стала зразумелым. Яшчэ нядаўна Азарычы з усіх бакоў акружалі балоты, парослыя разгатым альшэўнікам і чэзлым хвойнікам. (На ўзберагу поля яшчэ і цяпер відаць такое кустоё.) Нядаўна балоты асушилі (звыш дзвюх тысяч гектараў), і навакольная роўнядзь тарфянікаў распасцерлася далёка за ваколіцу — кіламетраў за пяць. А вёска быццам прыўзнялася над наваколлем і шчасліва ўсміхаецца і людзям, і сонцу.

Асабліва хороша глядзіцца з вясковай вуліцы тарфянікі, незвычайна раўнюткія для Палесся загоны: ні табе каменьчыка, ні раўка-калдобіны на іх — хоць качайся. Сакратар калгаснай партарганізацыі Павел Максімавіч Клімовіч хваліўся пазней:

— Даўжыня загона да трох кіламетраў. От дзе раздолле нашым трактарыстам! Як у стэпе...

Праўда, на паўночна-заходній ускраіне Азарыч лес ушчыльную падступае да вёскі. Пад сямія камяніцы свінагадоўчага комплексу ён ра-

заслаў свае, як рассказвалі нам, грыбныя і сунічныя паляны. Над імі і цяпер, удзень, раз-пораз праляталі здаровыя, тлустыя цецерукі. Стары калгаснік прыкмету маю цікаўнасць і з напускной крыўдай у голасе паскардзіўся:

— Спаць не даюць, праклятыя. На досвітку як залапочуць — ажно шыбы ў вокнах дрыжаць...

Прадметам нашай асаблівай цікаўнасці ў гэтай вёсцы быў свінагадоўчы комплекс, поўнасцю mechanізаваны, разлічаны для адкорму дзесяці тысяч свіней у год. Дзесяць тысяч! У такой пароўнаніча невялікай вёсцы! Ці думалі пра такое азараўцы гадоў пяць — дзесяць таму назад? Вядома ж, не. Дзе мы рабочых рук возьмем, сказаці б. А вось сёння гэтых самых рук хапае яшчэ для таго, каб вырасці на кожным гектары па 26 цэнтнераў збожжавых, да 200 бульбы, каб на сто гектараў сельгасугоддзяў атрымліваць па 545 цэнтнераў малака і 135 цэнтнераў свініны.

Усё гэта стала магчымым дзякуючы, не пабімся так сказаць, яе вялікасці mechanізацыі. Яна трывала ўвайшла ў быт сённяшніх вёскі, яе сутрэнеш на кожным кроку. І ў свінагадоўчым гарадку, вядома. Аж не верыцца, што тут працуюць лічныя людзі. Іх волі падуладныя дзесяткі складанейшых машын. Яны, машыны, выконваюць не толькі чарнавыя работы, робяць усё падрад: мыюць бульбу, падаюць яе ў катлы, вараць, таўкуць, перамешваюць з камбіормамі ці мінеральнымі дабаўкамі, на транспарцёры адпраўляюць у кармушкі, убіраюць памяшканне, вентылююць паветра... А над усім гэтым, як бог,— чалавек.

Не маглі не спадабацца чысціня і парадак, якія кідаліся ў вочы скроў — і ў свінарніках, і на тэрыторыі комплексу. Можна было падумаць, што снежна-белыя халаты свінаркі надзелі спецыяльна, бо загадзя ведалі аб прыездзе журналістаў. (Усе мы не супраць к прыезду госця апрануць лепшы касцюм.) Але ж утрымліваць у

такім узорным парадку ўвесь комплекс — не, гэ-
так наскокам не зробіш.

Неўзабаве мы пераканаліся ў правільнасці та-
кога меркавання. Пры ўваходзе ў адно з аддзя-
ленняў комплексу камусьці з рэдактараў на не-
шта спатрэбілася абмінуць дэзпадушку: ці то не-
знарок, а мо і наўмысна. Як узлаваўся быў за-
тэхнік!

— Гэта не па правілу! — крычаў ён.— Як так
можна? Гэта ж не па правілу!..

І прымусіў усіх нас яшчэ раз прайсці па дэ-
зенфіцыруючай падушцы з пілавіння. А які ён
быў прыгожы, гэты заатэхнік, у сваёй злосці. За-
чырванеўся, бы каліна, вочы заблішчалі такой
шчырай злосцю, што ніхто з нас не асмеліўся пя-
рэчыць яму хоць бы адным словам.

Калі трошкі спагадзя ён супакоіўся, ніяк не
згаджаўся назваць сваё прозвішча. Пэўна, паду-
маў: «Лепш з вамі не звязвацца...»

Дарагі ты наш чалавек! Каб ты адно ведаў, як
ты нам спадабаўся. І як мы хочам, каб ты ўсё
рабіў «па правілу». Прозвішча тваё нам назвалі
ў праўленні калгаса. Але ж уважым тваё жадан-
не: заставайся пакуль невядомым. Поспеху табе.
Самага вялікага поспеху.

УСЁ ДЛЯ ЦЯБЕ, ЧАЛАВЕК

У саўгас «Рагазнянскі» Жабінкаўскага раёна
мы прыехалі на змярканні. Так атрымалася, што
ў першы ж дзень семінара «графік» паляцеў да-
гары нагамі, давялося, як кажуць у такіх выпад-
ках, наганяць. Спачатку начальства чакала нас,
цяпер чакаем мы яго. А што? Яно і нялага:
агледзеца можна.

Ах, да чаго ж ты цудоўная пара, вясна! Якія
звонкія цяпер вечары ў вёсцы! Недзе я чытаў (не
памятаю, у каго), што вясковую песню ў наш час
пачуеш хіба што ў кіно. Якая памылка! (Калі не

сказаць: якое глупства!) Вось яны, песні. Колькі заўгодна. Вясёлыя і заўзятыя, яны гучаць то на адной, то на другой вуліцы, растуць, шырацца; недзе спадцішка, усё роўна, як пільнаваў іх, рассыпаў малінавы перабор чарадзей-гармонік і павёў, павёў за сабой шматгалосую і напеўную, такую жаданую, як сонца ў нягоду, і такую блізкую, як маці родная, трошкі сумнаватую, але мілую наскую песню:

Шумяць вербы ў скрай грэблі,
Што я пасадзіла...

Хочацца ўгадаць, куды яна паляцела, песня гэта? Да клуба? Мусібыць, так і ёсць. Вось зараз абзавецца рухавічок кінаперасоўкі ці ледзь чутна застракоча, як пад зямлёй, апарат кінастасцянеры, на момент змоўкнуць песні, і тады да слыху данясецца вясёлы рокат трактароў, абвяшчаючы блізкасць пары трывог, надзеі і радасці палявода — пасляўной...

— Даруйце, таварышы... Думаў ужо, што не заедзеце... Паўдня чакаў,— гэта дырэктар саўгаса Мікалай Аляксандравіч Прасмыцкі здароўкаецца з кожным за руку і просіць прабачэння.

Бываюць жа людзі, што адразу здагадаешся, які ты чалавек. Вось ён, Мікалай Аляксандравіч, чакаў нас паўдня, сам спазніўся на нейкіх хвілін дваццаць (а быў жа на рабоце) і просіць прабачэння, вінавата перамінаецца з нагі на нагу і не ведае, куды цябе пасадзіць, каб хоць крышачку згладзіць сваю, з дазволу сказаць, «вінаватасць». І будзе рассказываць аб людзях і справах саўгаса, аб планах, задумах — толькі ні слова аб сабе.

А гэта ж ён, камуніст Прасмыцкі, вось тут, на голым месцы, шэсць гадоў таму назад закладваў першыя падмуркі цяперашняга цудоўнага пасёлка. Гэта ж ён дзень пры дні бегаў тут у ватоўцы і кірзавых ботах, лазіў з паверха на паверх новабудоўляў, разам з рабочымі саўгаса згружаў

водаправодныя і каналізацыйныя трубы, газавыя пліты, абсталяванне для шавецкай і кравецкай майстэрняў, для дзіцячага садзіка. Гэта ж ён і цяпер прахопліваецца на золку і бяжыць туды, дзе заканчваецца будаўніцтва школы і Палаца культуры, туды, дзе людзі. Заўважце: хто сам Чалавек, той заўсёды сярод людзей.

А пра сябе — ані слова. Карціць спытацца: у каго ты вучыўся працеваць, вось гэтак абыходзіцца з людзьмі?

У Чыжэўшчыну, дзе знаходзіцца першая на Брэстчыне поўнасцю механизаваная жывёлагадоўчая ферма саўгаса, мне давялося ехаць у адной машыне з Мікалаем Аляксандравічам. І я задаў яму гэтае пытанне. Сумеўся дырэктар, спачатку аднекваўся, а потым вымавіў:

— Сказаць праўду?

— Прашу вас.

— У многіх вучыўся. Але найбольыш у Пілатовіча, у Станіслава Антонавіча, нашага былога сакратара ЦК. Ведаеце яго?

— Канечне, ведаю.

— Дык вось у яго. Цяпер аб гэтым можна адкрыта гаварыць: ні ў чым благім не западозраць. Ён многа разоў прыязджаў да нас. Але я не памятаю выпадку, каб ён спачатку ехаў глядзець новыя машыны ці новую пароду скаціны, а потым ішоў да механизатараў ці жывёлаводаў. У яго заўсёды на першым плане былі людзі. Заўсёды!..

І Мікалай Аляксандравіч доўга рассказваў аб сваіх сустрэчах са Станіславам Антонавічам, прызначаваўся, што не раз надозіркам хадзіў за гэтым чалавекам, прыгляджаўся і прыслухаўся да яго.

— Яму дастаткова было пабыць у саўгасе хвілін колькі,— рассказваў Прасмыцкі,— як ён ведаў усё: і што новыя фільмы даўно не прывозілі, і што бібліятэкарка гультаяватая трапілася, і што першыя радзіны ў новым пасёлку спраўлялі ў сям'і шафёра Мікалая Андраюка, і што з уво-

дам новага кароўніка даяркі «як на свет нарадзіліся».

Я слухаў Прасмыцкага і міжволі ўспамінаў другога чалавека, аднаго старшыню калгаса. І хатца было гэта даўнавата, але прыгадаю той выпадак. Чаму? А што вы думаецце: мо ёсць дзе-коль вечы яшчэ такі старшыня, прыстасаваўся і жыве сабе паціхеньку.

Было гэта так. Паклікаў мяне аднойчы сакратар райкома, каб разам паехаць да таго старшыні. Умеў той старшыня пусціць пыл у вочы, здавацца шустрым і гаспадарлівым. Ужо ў той час ён усялякімі праўдамі-няпраўдамі дабыў недзе карову бура-латвійскай пароды, раззваніў пра яе на ўвесь раён, маўляў, не малако дае, а чыстую смятану. І калі тая карова прывяла цялушку, адразу ж далажыў сакратару. Мы паглядзелі тую цялушку і ўжо збраліся ад'язджаць, як мяне адазваў убок знаёмы вартаўнік. Бачу, што рупіць чалавеку нешта сказаць, ды ўсё ніяк не адва жыцца. Нарэшце, як бы між іншым, гаворыць, што мінулай ноччу Гэля нарадзіла дачку, «зму чалася небарака да паўсмерці».

Гэлю (па зразумелай прычыне не будзем называць яе прозвішча) мы ведалі ўсе ў раёне, паважалі яе і ў той жа час шкадавалі дзяўчыну. Была яна актыўная, працавітая, заўсёды сядзела ў прэзідыуме. Але ж была яна яшчэ і дзёрская. Відаць, за гэта і не любілі яе хлопцы. Усе думалі, што яна так і застанецца дзеўкай векаваць. Але ж памыліліся: упадабаў яе нейкі хлопец, выйшла яна замуж і на трыццаць другім годзе нарадзіла сваё першае дзіця.

І сёння не ведаю, як гэта атрымалася, але я аж падскочыў тады ад радасці і тут жа аб усім расказаў сакратару. Ніколі не забуду яго вочы — шэрыя і такія ўёлія-ўёлія, з іскрынкамі ўнутранай радасці. Потым ён крута павярнуўся і агародамі пашыбаваў да Гэлінай хаты. Старшыня

быў памкнуўся ісці следам, але сакратар спыніў яго:

— Заставайся тут. Пакуль я прыйду.

І я зноў убачыў яго вочы. Цяпер яны былі халодныя, як лёд...

Усё гэта мне прыгадалася зусім невыпадкова: у Прасмыцкага былі якраз такія цёплыя вочы, як тады ў нашага сакратара. Дырэктар павёў нас не на ферму, а спачатку да людзей, да тых двух рабочых, што абслугоўвалі ферму на 200 кароў. Адзін з іх націскаў кнопкі, і мышыны паслухмана напаўнялі кармушкі, дазіравалі камбікармы, убіралі памяшканні — словам, рабілі тое, што нядайна рабіла цэлая брыгада з дваццаці, а часам і трыццаці чалавек.

А ён, рабочы, глядзеў на нас і ўсміхаўся. Слаўны такі, задаволены сабой і сваім жыццём чалавек.

ПАДАРОЖЖА Ў ЗАЎТРАШНІ ДЗЕНЬ

Брэсцкі электрамеханічны завод — дзецишча апошніх пяцігодак. Ён вырас на месцы хмурных датаў, што некалі прыкрывалі подступы да крэпасці. І ў гэтым таксама свая сімволіка: жэрлы вайны і светлыя, са шкла і бетону, карпусы, высока ўзнятыя да сонца.

Наш белакаменны горад над Бугам знакаміты ва ўсім свеце. І не толькі легендарнай абаронай Брэсцкай крэпасці. Хто, скажам, не ведае сёння брэсцкія дываны, электралампы, газавыя пліты, сельгасмашыны, панчошна-шкарпэткавыя вырабы? Прамысловая марка горада з кожным годам становіцца ўсё больш папулярнай.

Вырабы электрамеханічнага завода прымнажаюць славу пагранічнага Брэста. Гэта слава нараджаецца сягоння ў шматмоўнай гамонцы, якую давялося пачуць і нам у аддзеле збыту прадпрыемства: тут гучалі польская, чэшская, нямецкая,

венгерская, румынская мовы, і нашы гаворкі — волжская, уральская, сібірская, не кажучы ўжо пра сакавітую ўкраінскую і паспешлівую грузінскую мовы.

Я не ведаю, што напішуць мае сябры-газетчыкі пра электрамеханічны завод — надта ж упарты лазілі яны каля чысценькіх машын, назалялі сваім роспытам інжынерам, тэкнікам, рабочым. Мяне зачаравала адно — людзі, гэтая сапраўды жывыя крыніцы і бадзёрасці, і натхнення, і прагі жыцця. Па-праўдзе, яшчэ і ў гэтую хвіліну, счакаўшы пару тыдняў і вось цяпер праглядаючы беглыя запісы ў блакноце, бачу ўсё тых жа людзей, вясёлых у прахадной, засяроджаных на работе, па-славянску ветлівых з госцем, працавітых і светла адухаўлённых, а галоўнае — спраўных людзей. (Упэўнены, што менавіта гэта слова — самае падыходзячае для іх ва ўсіх адносінах.) Тая ж дзяўчына, што бегала ля машыннага буру ў вузенькай спадніцы, як спутаная, той жа хлопец-рабочы ля такарнага станка, з доўгімі власамі, шырачэзнымі знізу калашынамі штаноў і ў крыклівай (уся ў «пейнях») сарочцы, сотні, тысячы іншых рабочых, здарowych і целам і духам, выклікалі да сябе адначасова пачуццё сімпатыі і нейкае яшчэ вельмі ж светлае пачуццё, якое мяжуе недзе паміж сімпатыяй і любоўю.

Знячэўку зачапіў моду, і цяпер адступаць няма куды. Яе, кажуць, людзі прыдумваюць для таго, каб падабацца адзін аднаму. Хіба ж можна папракаць за гэта? Успомніце, як мы абуразліся, як «у штыкі» сустрэлі першых «вузкаштаннікаў». (Слова якое прыдумалі!) А цяпер? Смяёмся з недалёкага мінулага, паціскаем плячамі і задаволены сабой: зручна.

Але гаворка не пра гэта, бо галоўнае зусім не ў модзе. Хочацца зазірнуць у наш заўтрашні дзень, пажыць жыццём сваіх нашчадкаў. Прызнаюся шчыра: тут, на электрамеханічным заводе, у знянні люмінесцэнтнага асвятлення, ідэаль-

нейшай чысціні і размераным, разумным рытме вытворчага працэсу, сярод гэтых спрайных людзей падалося, што ты трапіў у заўтрашні дзень.

У дырэкцыі прадпрыемства нас пазнаёмілі з планам сацыяльнага развіцця калектыву на бліжэйшыя гады. Павучальны план! Галоўны эканаміст завода настолькі натхнёна рассказала аб ім, што мы, як зачараваныя, забыліся пра ўсё на свеце. Нават пра свае блакноты. Усё ж тое-сёе трапіла ў іх.

За бліжэйшыя гады прадпрыемства павялічыць выпуск прадукцыі ў трох з палавінай разы, удвай ўзрастуць цэнтралізаваныя капитальныя ўкладанні на тэхнічную рэканструкцыю асвоеных магутнасцей. Пэўную цікавасць маюць мерапрыемствы па паляпшэнню вытворча-бытавых умоў. Тут будзе пабудаваны яшчэ адзін бытавы комплекс з душавымі, гардэробнымі, пакоямі асабістай гігіены; да заводскай сталовай на 250 месц прыбудоўваецца яшчэ такі ж корпус грамадскага харчавання: для рабочых прадпрыемства будуць узведзены некалькі дамоў на 774 кватэры і інтэрнат гасцінічнага тыпу на 650 месц; вялікія работы намячаецца правесці па добраўпарадкаванию зон адпачынку і азеляненню тэрыторыі завода.

— Люблю сады,— задуменна гаварыў адзін фрэзероўшчык.— Якая гэта раскоша, калі ўвесень яблыкі покаюць...

І яны будуць цвісці тут, сады. Абавязкова будуць, калі ёсць такое жаданне. У калектыва электрамеханічнага ў запасе яшчэ цэлае доўгае жыццё — сярэдні ўзрост рабочых тут нямногім больш за дваццаць гадоў.

Не магу ўтрымацца, каб не расстраціць у заключэнне свой «блакнотны запас». На заводзе працуе 656 членаў і кандыдатаў у члены КПСС і 2980 камсамольцаў. Амаль усе яны маюць вышэйшую або сярэднюю адукацыю. Амаль усе? Так, пакуль што амаль, бо астатнія вучацца:

272 рабочыя займаюцца без адрыву ад вытворчасці ў ВНУ, 276 — у тэхнікумах, каля 250 — у вячэрніх школах.

І яшчэ адна дэталь. Толькі за мінулую пяцігодку недзе каля паўтары тысячы рабочых абучаны сумежным спецыяльнасцям. Таму і працоўная актыўнасць тут проста-такі здзіўляючая. Варта было слесару Барысу Юзэфовічу выступіць ініцыятарам сацыялістычнага спаборніцтва за выкананне пяцідзённага задання за чатыры дні, як яго адразу падтрималі тысячи людзей розных спецыяльнасцей.

Як сабе хочаце, а маё асабістое ўражанне не мяняецца — быццам пабыў я не на заводзе, а зрабіў падарожжа ў заўтрашні дзень. І як хораша, што ў нас навідавоку магчыма такое падарожжа: з цудоўнага сёння — у яшчэ больш сонечнае заўтра.

ХВАЛА ТАБЕ, СПЕЦЫЯЛІЗАЦЫЯ

У пастановах партыі і ўрада па развіццю народнай гаспадаркі СССР на бліжэйшыя гады падкрэсліваецца, што ў галіне сельскай гаспадаркі задача заключаецца ў тым, каб павялічыць сярэднегадавы аб'ём вытворчасці сельскагаспадарчай прадукцыі на 20—22 працэнты, забяспечыўшы больш поўнае задавальненне ўсё большых патрэбнасцей насельніцтва ў прадуктах харчавання і прамысловасці — у сырэвіне. Забяспечыць паглыбленне спецыялізацыі і ўзмацненне канцэнтрацыі вытворчасці, палепшыць выкарыстанне сельскагаспадарчых угоддзяў, тэхнікі і працоўных рэсурсаў калгасаў і саўгасаў.

Скажам прама: задачы велічныя, хаця і нялёгкія. Адна з іх — паглыбліць спецыялізацыю. Яна, мабыць, самая пачэсная і адказная задача, гэта разумеюць усе, і тым больш наш брат-газет-

чык. Ён у адказе за яе, спецыялізацыю, нароўні з кіраўнікамі вытворчых падраздзяленняў.

Таму ўпаўне натуральна, што ад абласнога цэнтра да калгаса імя Калініна Брэсцкага раёна — спецыялізаванай гаспадаркі — наш аўтобус гудзеў, як патрываханы вулей. Гаварылі рознае: ухвалялі першыя крокі спецыялізацыі ў лепшых гаспадарках вобласці, абуналіся асобнымі кіраўнікамі, якія глядзяць на яе «са сваёй званіцы», намагаюцца рознымі хітрыкамі застацца «збоку прыпёку».

— Авекі хутка ў вёсцы не пабачыш,— шкадаваў рэдактар баранавіцкай аб'яднанай газеты «Знамя коммунизма» Уладзімір Паўлавіч Шляхцін. Усе кінуліся на качак...

— Адны спецыялізуюцца, а другія ўпарцяцца або маскіруюцца,— згаджаўся з ім рэдактар ляхавіцкага «Будаўніка камунізма» Вікенцій Юльевіч Шталь.

У Алёшы Каўко, рэдактара іванаўскай «Чырвонай звязды», на ўсе выпадкі жыцця ёсьць нешта сваё: ці то трапнае слоўца, ці дасціпны анекдот. На гэты раз ён мнагазначна ўсміхнуўся:

— Умора, дый толькі! Ходзіць такі старшыня, як пава. Што ні скажы — упіраецца, як каза на торг ідуchy. Ледзь што не па-ягонаму — на ражон лезе... Вумныя сталі, як вуткі...

Яно зусім няблага, што разумных кіраўнікоў цяпер сустрэнеш паўсядна, кожны з іх нашчупвае «сваю жылку», шукае штосьці новае. Шкада толькі, што мы часам забываєм аб галоўным — ленінскім крытэрыі: «наколькі камуністычна гэта новае».

— Мы лічым,— рассказваў старшыня калгаса імя Калініна Фёдар Паўлавіч Байчук,— толькі спецыялізацыя дазволіла нам за кароткі тэрмін, за тры гады, трывала стаць на ногі. Мяркуюце самі, ушчыльную свінагадоўляй мы займаемся другі год, пабудавалі комплекс на пяць тысяч галоў. Летась на сто гектараў угоддзяў атрымалі

па 113 цэнтнераў мяса. А сяголетні рубеж — 166 цэнтнераў. Праз год — другі ўзвядзём другую чаргу комплексу, яшчэ на пяць тысяч свіней. Без малога, падвоім выхад прадукцыі...

Вось што такое спецыялізацыя!

Менавіта яна дазволіла гаспадарцы разумна спалучаць развіццё іншых галін вытворчасці. У гэтым калгасе — аніводнага гектара тарфянікаў і не скажаць, каб багатыя пашы. Але ж побач са свінагадоўляй тут развіваюць і малочны стак. Калі год назад тут на сто гектараў угоддзяў атрымалі па 460 цэнтнераў малака, то цяпер змагаюцца ўжо за 500 цэнтнераў. З году ў год расце ўраджайнасць збожжавых, бульбы, кармавых караняплодаў, і на ўсё гэта хапае рабочых рук. Чаму? Ды таму, што спецыялізацыю немагчыма ўяўіць без комплекснай механізацыі. У адным велічэзным, бітком набітым адкормачніку на дзве тысячи свіней (я ўпершыню бачыў такое на ўласныя вочы) завіхаліся — колькі б вы думалі? — адно чатыры свінаркі. Не выпадкова ж цэнтнер прывагі абыходзіцца гаспадарцы ў 87 рублёў, а грашовы прыбытак ад свінагадоўлі няўхільна расце: ён даўно перавысіў 400 тысяч рублёў.

Вось што такое спецыялізацыя!

Па дарозе з гэтага калгаса наш аўтобус зноў нагадваў патрывожаны вулей. Дзень быў ветраны, халодны; на вятрах няблізкай дарогі не грэх было б і суцішыцца, памаўчаць. Дзе там! Нават у кампаніі пражэкцёраў не пачуеш таго, што ў гурце журналістаў.

— Васіль,— гукае ззаду Алёша Каўко.— І паліта Маркавіча памятаеш?

— Памятаю. А што? Дзе ён цяпер?

— Насценгазету дома выпускае. Я нядаўна заязджаў да яго, паказваў падшыўку. Там, брат, ёсьць і перадавыя артыкулы: «Дзеці, на канькі!», «Не праспім сезон варэння!». І аддзел сатыры і гумару ёсьць. Пра сваю жонку напісаў фельетон

«Чаму перасалілі боршч?». Скардзіўся, што няма каму на рэагаванне крытычныя выступленні дасылаць...

Пашкадавалі Іпаліта Захарава. І зноў:

— Паслухай, цёзка,— на гэты раз падае свой голас Васіль Нікіфаравіч Хілько, рэдактар стольніцкай газеты «Навіны Палесся».— Гэта ж, здаецца, у вас у раёне быў старшыня, які хацеў спецыялізаваць калгас на вырабе дуг? Праўда? Пагражай, што ўсю Беларусь заваліць дугамі...

Ніхто не верыць пачутаму, глядзяць на мяне. А мне ніякавата — гэта ж праўда. Быў такі, збіраўся ўсім калгасам гнуць дугі.

Адно перад вёскай Новая Расна, куды мы ехалі цяпер, у аўтобусе мала-памалу настала цішыня. Хочацца думаць пра спецыялізацыю. Разумную спецыялізацыю.

ДАРУЙЦЕ, ТАВАРЫШ СТАРШЫНЯ

Да Новай Расны — цэнтральнай сядзібы ордэна Працоўнага Чырвонага Сцяга калгаса «Савецкая Беларусь» — мы праехалі каля чатырохсот кіламетраў. І ўсюды — у калгасах, на прадпрыемствах — нас, журналістаў, страчалі ветла. Кінулася ў вочы, што страчалі не як гасцей, а як сваіх людзей — не проста бліzkіх, а менавіта сваіх, кроўных. Па-брацку віталі, вялі паказваць грамадскі і свой уласны нажытак, садзілі за стол, шчыра дзяліліся радасцямі і нягодамі, частавалі сакавітymі яблыкамі (у такую пару!), ліманадам, цыгарэтамі, нават цудоўным брэсцкім півам. І гаворка амаль паўсядна была братняя, на яе заўжды ставала часу.

А вось тут, у «Савецкай Беларусі», я ўпершыню пашкадаваў, што чатырох гадзін, на працягу якіх мы аглядалі перадавую гаспадарку Камянецкага раёна, было яўна недастаткова. І не таму, што мы не паспелі ўсё аглядзець, як след. Не,

мы ўсё пабачылі: і цудоўны Палац культуры з глядзельнай залай на 540 месц, і цэлы пасёлак гарадскога тыпу з усімі выгодамі, і проста-такі казачныя домікі для ветэранаў калгаснай вытворчасці — пенсіянераў. Мы ўсё запісалі: і леташні прыбытак гаспадаркі — 2 мільёны 244 тысячы рублёў, і новыя рубяжы калгаса — атрымаць на сто гектараў угоддзяў на 1100 цэнтнераў малака і 220 — мяса, сабраць на круг да 40 цэнтнераў збожжавых... Не хапіла часу на старшыню — Уладзіміра Лявонцьевіча Бядулю, Героя Сацыялістычнай Працы. Смела ручаюся: ён адзін з самых лепшых старшынь не толькі ў нашай Брэсцкай вобласці...

Не часта надараецца журналісту страчаць чалавека, «ценем» якога адразу ж захочацца пабыць. Хоць бы адзін дзянёк. А тут — на табе: чатыры гадзіны, і ні хвіліны болей. Да таго ж, услед за ім, гэтым чалавекам (пэўна, з такой жа думкай), яшчэ цягнуцца больш за дваццаць «ценяў», шамацяць блакнотамі, нешта выпытваюць. У дадатак да ўсяго, як на зло, вечер зусім звар'яцеў: гойсае, як непрыкаяны, і на дарогах, і ў зацішку. Што гавораць, не заўсёды разбярэш. І ўсё ж...

Голас старшыні мяккі і вясёлы, вочы разумныя, трошкі прыжмураныя — ад ветру, напэўна. Ба ўсёй паставе адчуваецца ўпэўненасць перакананага ў сваёй сіле і праваце чалавека. Гаворыць ён натхнёна, вобразна. І прыгожа. Слухаць можна без канца.

— Даруйце, але я не могу пагадзіцца з вами,— пярэчыць Уладзімір Лявонцьевіч камусьці з рэдактараў.— Новае — гэта заўсёды рызыка. Хто адваргае рызыку, той адваргае новае. Мы — за сянаж! Патрэбных вежаў у нас таксама пакуль што няма, будзем абыходзіцца траншэямі.— І многазначна дадае: — Калі не было металічнай бараны, драўлянай баранавалі, але ж небаранаванае поле не пакідалі...

Пра будаўніцтва старшыня рассказвае з асаблівым натхненнем. Дзіва што! Адно за апошнія пяць гадоў на яго затрачана ў калгасе больш мільёна рублёў. Тут дбаюць не толькі пра састарэлых ды сямейных калгаснікаў. Асаблівы клопат — аб маладажонах, будучых сем'ях.

— Не люблю «стараасвецкіх» халасцякоў,— жартуе Бядуля.— Мужчына без жонкі — што гусак без вады...

Сакрэт поспехаў сваіх паляводаў Уладзімір Лявонцьевіч бачыць перш за ўсё ў tym, што ён называе «дысцыплінай і парадкам зверху і да нізу».

— І асабліва зверху,— гаворыць ён.— Спытаць з чалавека ўсе любяць. Але ж і самому трэба быць увасабленнем той самай дысцыпліны. І парадку ва ўсім. І ўсюды... Сяджу гэта я аднойчы ў полі пад кустом, адпачываю. Бачу, мой аграном на матацикле едзе. Адзін-адзінусенькі на дарозе. Спатрэбілася яму звярнуць на палявую сцежку — руку ў той бок выкідае. Та я сцежка ад веку ніякага транспарту не бачыла, а ён — руку выкідае. Прыемна, каб яго чорт!..

Ці бываюць у яго цяжкасці? Яшчэ колькі! Паспрабуй сёння прыдбаць тую ж «зорачку» для трактара, сашнік для бульбасаджалкі ці, скажам, цэменту. Ногі адаб'еш! Але ж на тое ён і старшыня, каб «мець вышэйсярэднюю прабіўную сілу».

— А тупікоў у жыцці не бывае,— зноў жартуе Бядуля,— яны бываюць у галовах асобных людзей...

У голасе нашага субяседніка чуецца скруха, нават раздражненне, калі ён гаворыць пра нядбайнасць.

— Я доўга ламаў галаву, чаму ўвосень наўкола зніжаюцца надоі? Столікі ў той час адменных кармоў, а надоі падаюць. Аказваецца, скажіна ў вочы не бачыць гэтых прысмакаў, танных і пажыўных, бо ў гаспадара-кіраўніка тады іншых клопатаў па горла... А гэта ж, браткі мае, ні

ў якія вароты не лезе... Нават калі скупая ма-
чыха варыць варэнне, у той дзень усе дзеци замур-
зыя ім бегаюць. Дык мы ж не мачыхі, урэшце
рэшт...

Можна было б і яшчэ хвілін колькі захапляц-
ца эрудыцыяй гэтага чалавека, зайдросным па-
чуццём гумару, калі б не ўсё той жа пранізлівы
вецер, які, нарэшце, загнаў нас назад у аўтобус.
Уладзімір Лявонцьевіч прымасціўся на заднім
сядзенні, зняў капялюш. У яго спыталі, ці не
будзе ён пярэчыць, калі мы, кожны ў сваёй газе-
це, раскажам пра яго сваім чытачам?

— Пра калгас,— сказаў Бядуля,— пра на-
ших калгаснікаў пішыце колькі заўгодна. Што ж
датычыцца мяне, прасіў бы вас, таварышы,
устрымацца...

Той-сёй з рэдактараў абяцалі выканаць гэтае
пажаданне. Я прамаўчаў. І, як бачыце, не ўстры-
маўся. Даруйце, таварыш старшыня.

ТВАРАМ ДА АЙЧЫНЫ

Добры дзень, Белавежская пушча!

Ажно самому не верыцца: столькі гадоў пра-
жыў на Брэстчыне, здавалася, скалясіў яе ўздоўж
і ўпоперак, а вось у пушчу наведваюся ўпер-
шыню.

Зямны паклон табе, непаўторны куток цудоў-
нага беларускага краю! Сыноўскі, ад шчырага
сэрца паклон!

Зайдроснае харастро Белавежы ўраз пера-
крэсліла ўсе ранейшыя ўяўленні аб самай чароў-
най зялёной жамчужыне на раскошным уборы
маці-земліцы. Усё раней прачытанае аб ёй і ўба-
чанае ў кіно неяк адразу, неспадзянава, як у сне,
адплыло на задні план. Позірку адкрылася такая
дзівосная прыгажосць, такі захапляючы, вясёл-
кавы свет фарбаў і гукаў, што ні я сам, ні мае
спадарожнікі не толькі не маглі адараўца ад

расчыненых вокнаў аўтобуса — як анямелі ўсё роўна, у момант змяніліся з выгляду — сталі дабрэйшымі і прыгажэйшымі. Асілкі-дубы, карабельныя сосны, цёмна-зялёны ельнік і светлы асіннік, белыя піхты і лапландскія вербы, многія сотні іншых відаў драўняных, хмызняковых і травяністых раслін (звыш васьмісот назваў!), сабраных тут самой прыродай; уладары тутэйшых мясцін — зубры, высакародныя алені, цёмна-шэрыя дзікі, пужлівыя казулі, драпежныя арлы і асцярожлівыя чаплі — 277 прадстаўнікоў жывёльнага царства, што насяляюць пушчу да нашых дзён, не проста зачароўвалі — уводзілі ў адвечны свет продкаў, вельмі далёкі па часе, але блізкі нашчадкам назаўжды, на ўсё жыццё.

Жартаўнік-гід нешта рассказваў пра зубра-адзінца, пра сямісотгадовы дуб.

І раптам:

— Таварышы! Справа — Дзяржаўная граніца нашай Радзімы!

Гэта пачулі ўсе. Упрытык да шашы-камяніцы, па якой ціха каціўся наш аўтобус, ляжала пагранічная паласа.

Граніца! Усе, як па камандзе, павярнуліся ўлева, тварам да цябе, Айчына. Кожны думаў пра сваё. Але перш за ўсё — пра цябе, Бацькаўшчына.

Адсюль, з граніцы, зноў прыгадалася ўся наша няблізкая дарога, сустрэчы, убачанае і пачувае. Нават больш. Адсюль стала бліжэй і Масква, і Урал, і Уладзівасток.

Будзем шчырымі: менавіта тут, на граніцы, упершыню нарадзілася думка напісаць гэты падарожны нарыс. Напісаць, як заўсёды, праўду. Толькі чыстую праўду.

Мне рассказвалі, што нядаўна нейкі вырадак з Беларусі распінаўся на заходзе перад мікрофонам, «аглядаючы» нашу рэспубліканскую «Звязду». Сярод іншай «менскай пішчай моладзі» ён

і мяне назваў «фальсіфікатарам» жыцця на Палессі.

Ах ты, балабон, няўклюдак! Гэта ж прайшло столькі часу, а ты яшчэ жывеш. Якая ж ты поскудзь, калі так доўга можаш жыць без роднага дома, без сваёй зямлі, без Радзімы. Тут адно тыдзень — пад сваім небам, сярод сваіх людзей — знаходзіўся ў адлучцы, і то падалося, што цэлы год не быў дома. Зрэшты, бязродным балбатунам і іншым прайдзісветам невядома такое пачуццё: у валачашчага сабакі дома не бывае. Ён згодны жыць на любым падворку — адно каб косткі падкідвалі...

Многае падумалася тады на граніцы, усплыло з самай глыбіні душы, каб запомніцца ці трапіць у блакнот. Дарэчы, мой апошні запіс з нашага семінара быў таксама зроблены тут, у Белавежскай пушчы, пад уражаннем шчырай, сардэчнай узрушанасці. І таму прыводжу яго поўнасцю: «Ніхто з нас не выбіраў сабе мацярок — гэта не ў нашых сілах, ніхто не выбіраў і Радзіму — якая ні ёсць, яна твая, не плявузгай на яе: Радзіма заўсёды вялікая, ты ж вялікі толькі ўкленчаны перад ёй».

...Дарога дамоў і радасная, і занадта жаданая. «Дадому-дахаты, дадому-дахаты», — весела перастукваюць колы вагонаў. Хораша зноў пры масціца ля акна, палюбавацца вячэрнімі краявідамі, патрывожыцца за цяперашнюю вясну. Яна, на жаль, пакуль што не радуе — халодная, ветраная. Праўду кажуць, што гракі цяпла не прыносяць. Вунь яны, панурыя і марудлівія, як манахі, апанавалі рэдказубы штыкетнік і ні з месца, не ідуць у лёт. Благая прыкмета: доўга яшчэ будзе стаяць такое надвор'е. Вось прыляцяць ластаўкі — тады адразу ж пацяплее, залапушыцца лотаць, пойдуць у рост азіміна і ярына, зацвітуць лугавыя краскі.

Хутчэй бы прыляцелі ластаўкі!

* * *

З таго часу, калі быў напісаны гэты нарыс, многа разоў на Палессе прыліталі ластаўкі. Вялікія змены адбыліся тут. Яны кідаюцца ў вочы на кожным кроку, радуюць сэрцы і старажылаў, і прыезджых людзей. Але ўсё гэта тэма асобнай гаворкі. Мне ж хочацца ўдакладніць толькі адно месца ў сваім падарожным нарысе — пра Уладзіміра Антонавіча Ралько, старшыню калгаса «Аснежыцкі». Цяпер ён — двойчы Герой Сацыялістычнай Працы, дэпутат Вярховага Савета СССР.